

АДМІНІСТРАЦЫЯ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР
ЗАКАНАДАЎСТВА І
ПРАВАВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Берсана, 1а, 220050, г. Мінск
тэл.: (+375 17) 200 12 25, факс (+375 17) 222 40 96
E-mail: center@pmrb.gov.by, www.center.gov.by

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Берсона, 1а, 220050 г. Минск
тел.: (+375 17) 200 12 25, факс (+375 17) 222 40 96
E-mail: center@pmrb.gov.by, www.center.gov.by

07.04.2020 № 01-10/465

Аб звароце грамадзяніна

Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (далей – Цэнтр) разгледзеў зварот аб тлумачэнні заканадаўства аб мовах і ў межах сваёй кампетэнцыі паведамляе наступнае.

У адпаведнасці з Палажэннем аб Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, якое зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 кастрычніка 2007 г. № 630 ”О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных исследований в области права“, Цэнтр з’яўляецца навукова-практычнай дзяржаўнай установай, якая забяспечвае падрыхтоўку праектаў заканадаўчых актаў у Рэспубліцы Беларусь, метадычнае кіраванне нарматворчай дзейнасцю, правядзенне навуковых даследаванняў у галіне права, падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі і надзелена паўнамоцтвамі па тлумачэнні ва ўстаноўленым парадку пытанняў прымянення заканадаўства, што рэгулюе нарматворчую дзейнасць. Правам тлумачэння іншых нарматыўных прававых актаў Цэнтр не надзелены.

Разам з тым па ўзнятым Вамі пытаннем мяркуюем магчымым паведаміць наступнае.

1. У адпаведнасці з артыкулам 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы.

Згодна з часткай пятай артыкула 2 Закона Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 1990 г. № 3094-ХІ “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” (далей – Закон аб мовах) Закон аб мовах не рэгламентуе ўжывання моў у неафіцыйных зносінах, у зносінах членаў працоўных калектываў паміж сабой.

Акрамя таго, артыкул 3 Закона аб мовах прадугледжвае, што грамадзяне маюць права карыстацца іх нацыянальнай мовай і выбіраць мову зносін.

Такім чынам, абавязкаў валодання менавіта рускай мовай у неафіцыйных зносінах дзеючае заканадаўства не ўтрымлівае.

2. Адносна пытання аб магчымасці замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства (далей – іншаземец) набыць грамадзянства Рэспублікі Беларусь, не валодаючы рускай мовай, паведамляем наступнае.

У адпаведнасці з абзацам другім часткі першай артыкула 14 Закона Рэспублікі Беларусь ад 1 жніўня 2002 г. № 136-З “О гражданстве Республики Беларусь” (далей – Закон) асоба, якая дасягнула 18-гадовага ўзросту, мае права звярнуцца з заявай аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь, калі яна адпавядае ўмовам, што вызначаны ў частцы першай артыкула 14 Закона. Пры гэтым адной з такіх умоў з'яўляецца валоданне адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь у межах, неабходных для зносін.

Згодна з пунктам 23 Палажэння аб парадку разгляду пытанняў, звязаных з грамадзянствам Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 1994 г. № 209, валоданне заяўнікам адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь у межах, неабходных для зносін, вызначаецца службовай асобай органа ўнутраных спраў, якая ажыццяўляе прыём адпаведнай заявы.

Такім чынам, для ініцыявання працэдуры прыёму ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь дастаткова таго, каб іншаземец валодаў **адной з дзяржаўных моў** (рускай або беларускай) фактычна на бытавым узроўні.

Дырэктар

В.Дз.Іпатаў